

■ Тры пытанні да ўлады

Гродна ў мініяцюры, «воднае таксі» па Нёмане і рэстаран пад адкрытым небам

Якія цікавінкі рыхтуе чарговы, 12-ы па ліку, рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур, які адбудзецца ў Гродне 1-2 чэрвеня? Аб гэтым карэспандэнт «Звязды» запытаў кіраўніка гарадской вертыкалі ўлады Мечыслава ГОЯ.

— *Мечыслаў Браніслававіч, чым плануеце здзіўляць шматлікіх гасцей фестывалю і гараджан?*

— Па-першае, здзівім колькасцю наведвальнікаў. Я мяркую, што паглядзець і паўдзельнічаць у свяце зможа рэкордная колькасць чалавек (беручы лічбы папярэдняга фэсту і магчымасць прыехаць у Гродна ў межах бязвізавага рэжыму, а таксама тую дзейнасць па папулярызаванні фестывалю, што загадзя была праведзена), цікавасць у гасцей павінна быць вялікай. Што для гэтага робім? Менавіта да фестывалю прымеркавалі адкрыццё тэматычнага музея, які будзе называцца «Культурны цэнтр «Фестывальны». Кожны год мы будзем насычаць яго экспазіцыю новымі прадметамі. За час свайго існавання (а фестываль з'явіўся 24 гады таму) назапашана вялікая колькасць цікавых рэчаў, звязаных з фэстам, падарункаў, частку экспанатаў перададуць нацыянальныя дыяспары.

На першым паверсе, мяркую, гасцям і гараджанам будзе не менш цікава: тут пачне працаваць музей архітэктуры Гродна. Усю гістарычную забудову горада — а гэта 302 гектары — перададуць мініяцюры, выкананыя ў маштабе 1:200. Наведвальнікі пазнаёмяцца з аўтэнтычнымі будынкамі XVIII—XIX стагоддзяў. Дарэчы, тут можна будзе ўбачыць шмат пабудов, якія не захаваліся да нашых дзён, таму ў першую чаргу экспазіцыя прынясе карысць у якасці нагляднага матэрыялу для адукацыйных мэт.

Акрамя таго, на пастаяннай аснове непадалёк ад тэатра лялек з'явіцца механічная дыярама: лялькі, якія круцяцца ды танцуюць па крузе. У першы дзень фестывалю кульмінацыяй свята, лічу, стане адкрыццё помніка Давыду Гарадзенскаму. Аб гэтым шмат пісалі гісторыкі і даўно марылі гродзенцы. Дзякуючы нестандартным ідэям, спонсарам, неабыхавым людзям такі помнік у нашым горадзе нарэшце з'явіцца.

Яшчэ да фестывалю нацыянальных культур пачне працаваць назіральная пляцоўка. Дарэчы, яна ўжо падрыхтаваная для выкарыстання, у дарозе толькі аптычная прылада, якая дазволіць глядзець з супрацьлеглага берага Нёмана на гістарычную частку горада.

Між іншым, у горадзе з'явіцца і шмат невялікіх аб'ектаў, у тым ліку «воднае таксі», якое пачне курсіраваць па Нёмане. Пляц першых малалітражных карабельчыкаў змогуць перавозіць турыстаў і гараджан. Першыя два прычалы з'явяцца ў горадзе, далей на базе адпачынку «Прывал» і ажно да самай мяжы з Літвой можна будзе пракаціцца па рачных хвалях.

— *Упершыню Гродна запрашае бязвізавых турыстаў. Ці робіце на гэтым акцэнт?*

— Гэта свята нацыянальных культур, і турысты да нас прыязджаюць на працягу года. Мы бачым статыстыку — у асноўным гэта прадстаўнікі 20 краін свету. Калі паглядзець на ўдзельнікаў фэсту, то гэтыя дыяспары і нацыянальнасці таксама ёсць у нашай краіне. Я лічу, што яны запрасоць сваіх землякоў. Улічваючы, што пасля мінулага фестывалю пайшла дастаткова шырокая рэкламная дзейнасць, будзе шмат гасцей, да таго ж прыедуць дэлегацыі з нашых гарадоў-пабрацімаў...

— *Інфраструктура дазволіць прыняць такую колькасць гасцей?*

— Так, мы зможам гэта зрабіць: сёлета задзейнічаны ўсе дзіцячыя аздараўленчыя летнікі, інтэрнаты, санаторыі. І бачым добрую тэндэнцыю: у апошнія два гады адкрываецца шмат хостэлаў, невялікіх гатэляў. Таксама задзейнічаны кватэры, якія здаюцца пасутачна. У горадзе ёсць дастаткова нядрэнных апартаменты, там будзе вельмі камфортна турыстам і гасцям.

Што датычыцца магчымасці падсілкавацца, практыка мінулага фестывалю паказала, што рэстаран пад акрытым небам, дзе было створана 1500 месцаў, карыстаўся вялікім попытам. Цяпер гэты вопыт мы паўторым: на цэнтральнай плошчы горада — Леніна — арганізуем ужо каля дзвюх тысяч месцаў, каб можна было камфортна паглядзець канцэрт (на сцэнічнай пляцоўцы на працягу другога дня non-stop будзе ісці праграма), а таксама пачаставацца стравамі беларускай нацыянальнай кухні. І проста добра адпачыць.

Вольга АНУФРЫЕВА



Фота Аляксандра ЛАСМІНСКАГА.



Да афіцыйнага адкрыцця мінскага стадыёна «Дынама» пасля рэканструкцыі застаюцца лічаныя дні

Будаўнікі ўносяць апошнія штрыхі, і неўзабаве новае аблічча легендарнага спартыўнага аб'екта будзе канчаткова сфарміраванае. Арганізацыйны камітэт Еўрапейскіх гульняў паведамляе, што нядаўна на галоўнай арэне і трэніровачным полі стадыёна была завершана ўкладка рулоннага газона, якая заняла прыкладна тыдзень.

Газон расійскай кампаніі з Валгаграда раскатвалі на падрыхтаваны дрэнаж літаральна «з колаў». Па сведчанні спецыялістаў, на трэніровачным полі ён ужо прыжыўся. Фактычна тое ж можна назіраць і на галоўнай арэне. Характэрна, што асноўнае і трэніровачнае палі стадыёна «Дынама» маюць аднолькавыя памеры — 105x68 м. Адзінае адрозненне ў колькасці беговых дарожак: на асноўным іх 9, а на трэніровачным — 4.

АПОШНІЯ ШТРЫХІ ДЛЯ ГАЛОЎНАЙ АРЭНЫ

Паколькі галоўная арэна Еўрапейскіх гульняў — 2019 акрамя афіцыйных цырымоній адкрыцця і закрыцця будзе прымаць лёгкаатлетычны турнір, арганізатары паклапаціліся і аб інфраструктуры для гэтых стартаў. Выступаць атлеты будуць на сінтэтычных беговых дарожках італьянскай вытворчасці, вырабленых фірмай Mondo. Менавіта гэтая кампанія з'яўляецца афіцыйным пастаўшчыком лёгкаатлетычнага абсталявання і інвентару для Алімпійскіх гульняў.

Узвышаюцца над стадыёнам і новыя матчы асвятлення, якія таксама ўжо гатовыя да работы. Зараз завяршаецца мантаж LED-панэляў па перыметры арэны. Два вялікія экраны таксама неўзабаве зоймуць вызначаныя для іх праектам рэканструкцыі месцы. Не выключана, што адной са славуцасцяў стадыёна «Дынама» стане алімпійская

чаша, у якой будзе гарэць агонь II Еўрапейскіх гульняў.

Умяшчальнасць стадыёна пасля рэканструкцыі складзе 22 246 гледачоў. Спартыўны аб'ект на 70—80 % закрыты казырком. На трыбуне для прэсы змогуць размясціцца больш за 800 прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі. Для работнікаў радыё і тэлебачання прадугледжаны 150 каментатарскіх кабінак.

У цэлым аб'ект знаходзіцца ў высокай ступені гатоўнасці, актыўна працягваецца добраўпарадкаванне яго тэрыторыі.

Адзначым, што першыя афіцыйныя спаборніцтвы на рэканструйваным стадыёне «Дынама» пройдуць 22 чэрвеня. Гэта будзе міжнародны лёгкаатлетычны матч Беларусь — Балканскія краіны — Балтыйскія краіны і Украіна.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Помнік маршалу

У Гарадку днямі адкрылі помнік двойчы Герою Савецкага Саюза, маршалу Івану Хрыстафоравічу Баграмяну. Войскі першага Прыбалтыйскага фронту, якім ён камандаваў, вызвалялі гэту зямлю. Дарэчы, першую Зорку Героя Баграмян атрымаў у 1944 годзе за вызваленне Беларусі.

У ганаровай цырымоніі адкрыцця помніка ўдзельнічалі яго нашчадкі. У прыватнасці, унук і поўны цёзка Іван Баграмян. У райцэнтр у гэты дзень таксама прыехалі Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Арменія ў Беларусі Алег Есаян, старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў Уладзімір Цярэнцьеў, старшыня Рэспубліканскай камісіі па ўвекавечанні памяці загінулых, ахвяр і абаронцаў Айчыны Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў Сяргей Азаронак і іншыя.

Помнік знаходзіцца ў маляўнічым скверы ў пачатку вуліцы, якая носіць імя Баграмяна. Ініцыятарам увекавечання памяці маршала стаў Фонд развіцця і падтрымкі армяназнаўчых даследаванняў «АНІЎ» (у перакладзе — «кола»).

Як падкрэсліў старшыня Гарадоцкага раённага выканаўчага камітэта Пётр КАРАБАЧ, адкрыццё помніка — важная падзея для горада. Ён будзе спрыяць ваенна-патрыятычнаму выхаванню тутэйшай моладзі.

Спецыяльна да адкрыцця помніка герою ў горадзе арганізавалі святочны канцэрт, а таксама экспазіцыю раённага музея баявой славы і тэматычную выстаўку «Палкаводцы Вялікай Перамогі». Яна спецыяльна была падрыхтавана Дзяржаўным музеем ваеннай гісторыі Рэспублікі Беларусь да 120-годдзя з дня нараджэння маршала.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

ВЫБУХ У БУДЫНКУ Ў МІНСКІМ РАЁНЕ

Учора ў 8.55 ратавальнікам паступіла паведамленне аб выбуху ў адміністрацыйна-вытворчым будынку на вуліцы Лясной у вёсцы Каралёў Стан Мінскага раёна.

Па інфармацыі МНС, калі да месца выкліку прыбылі падраздзяленні, высветлілася, што ў будынку па вытворчасці бітумнай гідраізаляцыі плошчай 2400 квадратных метраў адбыўся выбух з наступным гарэннем.

У 9.18 пажарныя лакалізавалі пажар. Напачатку паведамлялася, што траўмаваны тры чалавекі. Супрацоўнікі МНС працягвалі работы па ліквідацыі пажару. У 10.09 з'явілася абноўленая інфармацыя: ён ліквідаваны, пацярпелі чатыры чалавекі, іх шпіталізавалі.

Прэс-служба Міністэрства аховы здароўя паведаміла, што грамадзяне атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Усіх іх даставілі ў гарадскую клінічную бальніцу хуткай медыцынскай дапамогі сталіцы. Два пацыенты трапілі ў цяжкім стане ў апёкавую рэанімацыю, у аднаго пацярпелага траўмы сярэдняй ступені цяжкасці, яшчэ ў аднаго — лёгкай.

На месцы здарэння цягам учарашняга дня працавала следча-аператыўная група.

Сяргей РАСОЛЬКА.



Фота БелТА.

ЗМАГАЛІСЯ ЗА ЖЫЦЦЁ ДВА ТЫДНІ

У Брэсцкай абласной бальніцы памерла 10-гадовая дзяўчынка, якая пацярпела 9 мая падчас урагану.

Вечарам школьніца з сяброўкамі пайшла гуляць у парк, дзе было шмат людзей. А каля 17 гадзін наляцеў моцны вецер, які зламаў дрэва. Вялікая галіна ўпала на гандлёвую палатку і пешаходную дарожку. На бяду, у той жа момант побач аказалася дзяўчынка. Амаль два тыдні ўрачы змагаліся за яе жыццё. Але выратаваць дзіця не ўдалося.

Пасля гэтага выпадку ў Брэсце пачалося паўторнае абследаванне дрэў. Там, дзе яны могуць несці небяспеку, іх спілуюць. А ў месцах масавага адпачынку людзей напярэдадні мерапрыемстваў дрэвы будуць аглядаць дадаткова.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

ВЕЛАСІПЕД СХАВАЎ ЗА «ТАЛЕРКАЙ»

Зладзюжкам быў сусед па доме

У Маскоўскі РУУС сталіцы з заявай звярнуўся мінчанін: у яго з тамбура пад'езда зніклі веласіпед і бегавел агульным коштам 250 рублёў.

Першы не быў закрыты на замok, і зламыснік без цяжкасцяў украў яго.

Міліцыянеры ўстанавілі, што гэта — справа рук жыхара гэтага ж дома. Падчас паква-

тэрнага абходу аператыўнік звярнуў увагу на падазронага жыхльца другога паверха. Мужчына паведаміў міліцыянеру, што толькі што выкідваў смецце і каля смеццеравода ўбачыў пакінуты некім бегавел. Скрадзеная маёмасць сапраўды знаходзілася ва ўказаным месцы. Калі праваахоўнік вярнуўся да грамадзяніна, каб апытаць яго, то заўважыў, што мужчына трымае ў руках пакет са смеццем, які быццам бы нядаўна выкінуў. Аператыўнік запоздрыў, што грамадзянін датычны да крадзяжу. Скрадзены веласіпед быў знойдзены схаваным за спадарожнікавай антэнай-«талеркай», якая была прымацавана да фасада дома. Мінчанін 1979 года нараджэння не працуе, раней да крмінальнай адказнасці не прыцягваўся. Яго датычнасць да злачынства пацвердзіла экспертыза.

РЫБАЧЫЛІ СЕТКАМІ Ў МЕЖАХ ГОРАДА

Двух жыхароў Стоўбцаў затрымалі дзяржінспектары на гарадскім возеры ўначы. Мужчыны знялі тры сеткі, у якіх былі 22 кілаграмы рыбы (34 асобіны).

За лясчоў і карасёў, вылаўленых забароненымі прыладамі ў перыяд нерасту, рыбакам-нелегалам прыйдзецца заплаціць больш за 5 тысяч рублёў, ім пагражае крмінальная адказнасць, паведамілі ў Дзяржінспекцыі.

З дзвюма сеткамі выйшаў на незаконны промысел бабруйчанін — лавіў ледзьве не каля самай набярэжнай Бярэзіны. Пры затрыманні парушальнік аказаў непадпарадкаванне работніку Бабруйскай міжрайінспекцыі. У дачынненні да яго ўжо заведзена крмінальная справа. 15 кілаграмаў рыбы (61 асобіна) абыдуцца браканьеру амаль у 6 тысяч рублёў.

Сяргей РАСОЛЬКА.